

## Усе сілы на падрыхтоўку да сесіі

Адбылося сумеснае пасяджэнне прафкома і камітэта камсомола ўніверсітэта. Асноўным пытнам павесткі дня было — аб падрыхтоўцы да зімовай экзаменацыйнай сесіі. З дакладам выступілі студэнты Лепішынскі, Науменка, Ляукоў. Яны паведамілі аб пастаноўках вучбайчай работы у групах, У прыватнасці, адзначылі пасіўнасць студэнтаў на семінарскіх і практичных запяятках, нерагулярную зদачу дамашніх чытаній па замежных мовах, нежадданне выступаць на семінарах.

Было адзначана, што па мноўгіх дысцыплінах на факультэтах адучвашца недахот пэрабітнай літаратуры ў кабінетах і бібліятэках. Напрыклад, «Права на працу» маецца ў бібліятэцы юрыдычнага факультэта толькі у двух экземплярах, таму прачытаць яе маюць магчымасць не усі студэнты. На фізіме не хапае падручнік па тэарэтычнай механіцы.

Вельмі балючае месца ў сучасны момант — акадэмічная запазычанасць. Як і дзіўна, але многія студэнты, маючы акадэмічную запазычанасць, яшчэ не пагасілі яе да гэтага часу. І горшы з усё тое, што дэканаты факультэтаў бірзуть пад ахову тыхіх студэнтаў, бездакна адносіцца да гатага камсомольскіх і профсаюзных біроў факультэтаў. Голькі на філалагічнім факультэце маюць запазычанасць яшчэ больш 10 студэнтаў (П. Жарскі, А. Калінін, Н. Вашураны і другія).

Акадэмічныя сектары камітэта камсомола і прафкома павіслі задачу на бібліятэшы час высветліць становішча са здайчай запазычанасці і абавязаць студэнтаў здаць тэрмішчу неабходныя экзамены і залиki.

На пасяджэнні было вырашана пакіраваць усе сілы на добраў падрыхтоўку да набіжаючайся сесіі, у хутчэйшыя тэрмін ліквідаваць усе недаходы, каб студэнты паспяхова вытрымалі свой чарговы экзамен.

З. ТКАЧОВА,  
член прафкома.

## Беларускі УНІВЕРСІТЭТ

Орган парткома, рэктарата, камітэта ЛКСМБ,  
прафкома і мясцома Беларускага дзяржаўнага  
універсітэта імя В. І. Леніна

№ 35 (277)

20 снежня 1956 года

Цена 20 кап.

### Работу СНТ — у цэнтр увагі

Адбылося справядлівасцьна-выбарчы сход СНТ ўніверсітэта. Старшина ў сваім справядлівасцьнома дакладзе спынілісь на рабоче студэнткі навуковых гурткістварства факультэтаў у минулым годзе, расказаваць аб работе СНТ. Ён адзначыў, што праца вучыщца лешніх іншых на працы минулага навучальнаага года СНТ бела-глебавага факультэта і у гэтым годзе добра начало свою работу. У асобных навуковых гурткістварства на 5—6 пасяджэннях, але не мельчайшы, адносіцца да гатага камсомольскіх і профсаюзных біроў факультэтаў. На гістраку і юрфаку у большасці гурткоў яшчэ на-  
шынаднага пасяджэння.

Актыўна пачаць праца вучыщца на хімічным і фізіка-матэматычным факультэтах, але не мельчайшы, адносіцца да гатаго камсомольскіх і профсаюзных біроў факультэтаў. На гістраку і юрфаку у большасці гурткоў яшчэ на-  
шынаднага пасяджэння.

Выступілі на спрэчках таварышы у складзе гурткістварства на хімічным і фізіка-матэматычным факультэтах, але не мельчайшы, адносіцца да гатаго камсомольскіх і профсаюзных біроў факультэтаў.

На сходзе абраў новы склад СНТ ўніверсітэта.

Б. ПАЛЯШУК.

### Выстаўка, прысвечаная Г. В. ПЛЕХАНАВУ

Кабінет палітканоні организаваў выстаўку-стенд, прысвечаную стагоддзю з дня нараджэння вялікага рускага вучонага-карэспондента, віднога дзеяча жыдоўскага рабочага руху Г. В. Плеханава.

Выстаўка налядна адлюстроўвае вялікі і складаны шлях, які, працою ёй выдаты пратагоніст марксізму. Пачаўшы сваю рэволюцыйную дзеяльнасць як народнік, Плеханав пасля візыту ў спрэчках таварышы прац Маркса і Энгельса парываў з народніцтвам.

Ін пачынаў праагандаваць і развіваць карэспондентскую вучонінні.

Лепішы гады свайго жыцця Плеханав адбываў барацьбу за шчасце народа, унёсшы каствоны ўклад у скarbницу марксізма.

Аб усім гэтым расказае выстаўка.

Н. ЯРАВІКОУ.

### Да нас прышлі пісьменнікі

Сустэречы з пісьменнікамі заўсёды многалодныя, сківавы. Так было і на гэты раз.

Самую вялікую аудыторию бія-корпуса — 58-яшчэ задогу да пасяджэння студэнты, выкладчыкі. Кожнаму цікава было паслушаць выступленне пісьменніка, атрымаваць аўтограф. Ды ўрашце, хіба ж не лепыя выступыць і пасправацца наконт асобных вобразуў, праблем твору? Гэтаж была не праста суперечка, а і аблекаванне вершаванага хронікі Аракадзя Куляшова «Грозная пушча».

Крытык Альесь Кучар коратка ахарактарызаў творчасць пастаў Аракадзя Куляшова, пазнаёміў прысугніх са сценарыем, які піша ён разам з пастам па вершаванай хронікі Аракадзя Куляшова.

Затым выступаюць студэнты — Р. Барадулин, Г. Шулецкая, І. Саламеевіч, Г. Бураукі і другія.

Яны спынілісь на раскрыці пасяджэння, вобразуя, гаворыць, аб узントых у творы праблемах, мове і мастацкіх дзяяльнасцях. Час-ад часу на выступленнях чуюцца слушныя заувагі пагрэшнасцях і сладах недларанаванасці хронікі. Студэнт Гайдук спрэвядліва зауважае, што у творы слаба паказана барацьба за ўз'еднанне Заходній Беларусі польскіх і беларускіх комунаў.

А. Куляшоў з вялікай радасцю успішнім зауважыў студэнтаў і пасяджэння, што у трэцій частцы хронікі, над якой ён зараз працуе, многае будзе яшчэ паглыблена, дапоўнена.

Паэт расказаў аб сваім жыцці, працаў на шматлікіх пытнаніях студэнтаў.

Затым па просьбе студэнтаў раздактар мастакаў літаратуры Беларускага дзяржаўнага выдавецтва член Саюза пісьменнікаў Беларусі т. Татар і Я. Салавей пазнаёмілі студэнтаў з планам выдання мастацкіх твораў.

Б. ЧОРНЫЙ.

### ЭКСКУРСІІ ЖУРНАЛІСТАЎ

Адной са шматлікіх дысцып-  
лін, якіх вывучаюць студэнты  
ІІ курса адзінства журнали-  
стыкі, з'яўляецца тэхнолагія па-  
ліграфічнай вытворчасці. Яна  
патрапіла ад студэнтаў веда-  
нія толькі тэарэтычных, але і  
пэўных практычных навыкіў. З  
гэтай мэтай быў арганізаваны  
экскурсіі на паліграфічны кам-  
бінат і друкарні імя Сталіна.

Студэнты пабываўлі ва ўсіх  
цехах прадпрыемстваў: набор-  
ным, друкарскім, пераплётным і  
іншымі. Пазнаёміліся з машын-  
най пізанікай і пізанікай, якія  
палаўчылі практычныя навыкі.

Шмат цікавага учабчыкі студэнты. Вось хуткімі рукамі, на-  
пінайшы пізанік на бурнагу, насычанага  
злоснім антисоветскім вышын-  
шым, каму абавязаць нашым  
шчасцем, сваімі вялікімі прака-  
мы пізанікі.

Даваліся учабчыкі, якія  
пізанікі на пізанікі, на пізанікі.

Студэнты прасачылі за ўсім  
працесам выдання кніг, газет,  
часопісаў.

Экскурсіі прынеслі многа ка-  
рысі. Яны дапамогуць студэн-  
там выкарыстоць набытых ве-  
дэй на сваім далейшай работе.



НА ЗДЫМКУ: А. КУЛЯШОУ падпісвае аўтографы студэнтам. Фото М. Пільшчыкава.

## ПА-ЛЕНІНСКУ ВЫХОЎВАЦЬ МОЛАДЬ

На лекцыю прышоў выкладчык. У вочы яму кінулася многа пустуючыя стaloў — Чаму-ж так мала студэнтаў? — падумуаў ён і зрабіў тое, што павінны былі зрабіць старасці курса, — перакличку. Аказаўлася, што з 58 студэнтаў IV курса адзінства журналистикі на заняціях прысутнічала толькі 38. У наступіні раз гэта ж гісторыя паўтарылася.

Меры, якія былі прыняты пар-  
тнай арганізаціі факультэта, дэканатам, дапамаглі наладзіць ту дысцып-  
ліну. Але калі задумава-  
шыся над гэтым фактам, мімові-  
ль узімку пытнанне: Дзе-ж бы быў курса, дзе была кам-  
самольская арганізація? чаму-  
ні выклікалі на ўборынага такіх  
паводзін? аднакурснікі? Чаму яны  
не сабраліся і не пагаварылі па-  
дунах на тымі, што забылі свой  
толькі комсамольскі, але і грамадзі-  
зіскі абавязак?

Меры, якія былі прыняты пар-  
тнай арганізаціі факультэта, дэканатам, дапамаглі наладзіць ту дысцып-  
ліну. Але калі задумава-  
шыся над гэтым фактам, мімові-  
ль узімку пытнанне: Дзе-ж бы быў курса, дзе была кам-  
самольская арганізація? чаму-  
ні выклікалі на ўборынага такіх  
паводзін? аднакурснікі? Чаму яны  
не сабраліся і не пагаварылі па-  
дунах на тымі, што забылі свой  
толькі комсамольскі, але і грамадзі-  
зіскі абавязак?

Але бывал так, што выступае  
дэмагог нахіталі Тачыцкага  
(III курс фізімата) і кідае такую  
рэзіліку: «—Ды чаго халады на  
лекцыі ва ўніверсітэце? Тут-же  
случыца некага!» Бывал і так,  
што некаторы таварыши абрушы-  
ваюць цілі паток лазінкі на адрес  
рэктарата, гаспадарчай часткі за-  
несевочасовага адрамантаванага  
крана або за якую-небудзь замінку у  
вучыбным планаванні, — і на гой-  
чыні не зазуважанымі застаюцца  
масавыя пропускі лекцій, дрэн-  
найна дысцыпліна на заняціях, вар-  
варскія адносіны да дзяржаўнай  
мэдэсці. Што гэта, дзе бы не  
быў курса, дзе была кам-  
самольская арганізація? чаму-  
ні выклікалі на ўборынага такіх  
паводзін? аднакурснікі? Чаму яны  
не сабраліся і не пагаварылі па-  
дунах на тымі, што забылі свой  
толькі комсамольскі, але і грамадзі-  
зіскі абавязак?

Але бывал так, што выступае  
дэмагог нахіталі Тачыцкага

(III курс фізімата) і кідае такую  
рэзіліку: «—Ды чаго халады на  
лекцыі ва ўніверсітэце? Тут-же  
случыца некага!» Бывал і так,  
што некаторы таварыши абрушы-  
ваюць цілі паток лазінкі на адрес  
рэктарата, гаспадарчай часткі за-  
несевочасовага адрамантаванага  
крана або за якую-небудзь замінку у  
вучыбным планаванні, — і на гой-  
чыні не зазуважанымі застаюцца  
масавыя пропускі лекцій, дрэн-  
найна дысцыпліна на заняціях, вар-  
варскія адносіны да дзяржаўнай  
мэдэсці. Што гэта, дзе бы не  
быў курса, дзе была кам-  
самольская арганізація? чаму-  
ні выклікалі на ўборынага такіх  
паводзін? аднакурснікі? Чаму яны  
не сабраліся і не пагаварылі па-  
дунах на тымі, што забылі свой  
толькі комсамольскі, але і грамадзі-  
зіскі абавязак?

Днімі са студэнтамі ўніверсі-  
тэта сустэрзяцца старшыня калгаса  
«Рэсвест» т. Арлоускі. Гэта вель-  
мі добры пачынанне. Траба да-  
кінці пераадолець схематызм і  
казейнічыну у гэтыя вялікай і ад-  
казнай справе. Комунысты, вы-  
кладчыкі, комсамольская аргані-  
зацыя павінны трымаць у пос-  
троку кожнага студэнта, веда-  
чыніцаў, якія пераадоле-  
лі віднінні, але не пад-  
забылі, што ён з'яўляецца для сваёй  
Рады. А наш галоуны аба-  
вязак — па-супрауднаму авало-  
дзіўнай бацькоўствам, веда-  
чыніцаў спецыялістамі.

Час, дауну час ад размоу і  
красамоўных разалоўкі аб вы-  
хаванні перайці да канкрэтных  
справ у гэтым кірунку. Траба да-  
кінці пераадолець схематызм і  
казейнічыну у гэтыя вялікай і ад-  
казнай справе. Комунысты, вы-  
кладчыкі, комсамольская аргані-  
зацыя савініцаў, якія пераадоле-  
лі віднінні, але не пад-  
забылі, што ён з'яўляецца для сваёй  
Рады.

Днімі са студэнтамі ўніверсі-  
тэта сустэрзяцца старшыня калгаса  
«Рэсвест» т. Арлоускі. Гэта вель-  
мі добры пачынанне. Траба да-  
кінці пераадолець схематызм і  
казейнічыну у гэтыя вялікай і ад-  
казнай справе. Комунысты, вы-  
кладчыкі, комсамольская аргані-  
зацыя савініцаў, якія пераадоле-  
лі віднінні, але



## Хаваючыся за спіны таварышаў

У аудыторыі—напружаная цішыня. Позіркі студэнтаў прыкашаны да аутаруки выкладчыка. Усе хваляючыя.

— На гэтай пытанні нам адказаў Піароускі.

Некалькі студэнтаў уздыхаюць з палёгай, а адзін з іх уздадавана шапочка: «Гранесла!».

Амаль на усіх курсах супрацоўнікі студэнтаў, якія прыходзяць з семінарскіх занятак не падрхтаваны. Пртылішчы дзе-небудзь на задніх стілках, яны хадаюць аднаго—каб іх не закраіну выкладчыка.

Але не засюды ўдаеца застасця на пепрыкемчаным. Двойны выкладчык кіраунік семінарскіх занятак Уладзімір Грыгоравіч Зашын стаўніца першага курса хімфака Л. Папко і двойчы вымушаны бы паставіць иму «дэрзані».

— Ях рыхтуюся да семінарскіх заусесідзіб, —тлумачыў Папко. Калі на яго запыталі аб прычыне, выкладчык таксама віялкай, —тлумачыў гэта тым, што выкладкі яго па пытаннях, якія засталіся неразабраныі на папярэдніх занятках. Ну, я і забыў...

А забыў, відаць, толькі таму, што дрэна рыхтувалася. На тым, жа першым курсе ёсьць студэнт В. Кулікаў. Ен ужо чатыры разы не прыстучыў на семінарскіх занятках.

— Адзін раз я дзяяжкую па інтэрнэту, другі—хварэю, а астстані—не памітаю, чым бым заняты. А між іншым на семінарскіх занятках вынікала, што веды яго па асновах марксізму-лінізму не ўшылі пасрэдні.

(«Ні разу не выступаў Е. Спецыян. «Нольга не адзначыць, што на тым-же курсе многіе студэнты добраўно рыхтуюцца да семінару, эмісціону адказаваюць на пытанні выкладчыка. У любы час

Наш календар

## «Наперад, толькі наперад!»

(Да 20-годдзя з дні смерці Н. Астроускага)

Палкі латрет і змагар Н. Астроускі застаўся жыць на сваіх творах, якія і зараз праз многія год не страплілі сваіх мабілізуючых, арганізуючих і акрыляючых сіл.

На матэрыйле свайго жыцця Астроускі напісаў выдатныя мастакі твор. Але яго книга «Як гартаўвалася сталь» не аттагіяграфік пісменніка, а книга, у якой уласцівіны лепшыя, тэчынныя рысы совецкага маладога чалавека, сучасніка Астроускага. Высокое мастакіе майстэрства, з якім напісаная першая книга Астроускага, з'яўляецца адной з старонак яго падзвігу, бо гэтае майстэрства было дасягнуту на выніку віялкай і напружанай працы.

Н. Астроускі—пісменнік-змагар, большікі, які аддаяў усяго сабе віялкай справе барацьбы за комунизм. Гэтай свайгі рысай ен надзяліў і героям свайгі книгі. Наша літаратура, адлюстраўшы неўчайнікі подзвігу народа, багата і рознастайна. Але без перавеяння можна сказаць, што книгі Н. Астроускага у нас самыя любімыя з усіх кніг, створных мастакім слова совецкага перыяду. Сіла уздзеяння кнігі «Як гартаўвалася сталь» такая, што моладае кожнага новага пакалення лічыць Паку Карчагіна сваім жыўмым сучаснікам, вучыцца ў яго жыцці, звіртаецца да яго, які да лепшага сябры, на цяжкую минуту.

Рамен Ралан на сваім пісьме да Н. Астроускага раскрыў скрят поспеху яго выдатных кніг. Ен пісав: «Вы уяўляеце адно з цэлаў з віялкім і уваскрешаным народам, вы сладуеце з яго магутнай радасю і настрымнымі парыкамі. Вы—у ім, ён—у вас».

Папулярнісць Н. Астроускага як пісменніка любоду яго народу, які да вызначаючы і тым, што кнігі Астроускага выдаваліся на 394 языках. Яны выйшлі трыჯаком калі 9 мільёнаў экземпляраў. Яны перекладзены на 52 мовы народаў СССР. Кнігі Астроускага «Як гартаўвалася сталь»—самая папулярная совецкая кніга за рубежам.

Юліус Фучык, прачытуўшы кнігі Астроускага, напісаў: «Нічога не страшна комуністу, вось вывед з кнігі, вось вынік жывця аутара». Напісаныя гэтыя слова ўважнікамі совецкімі комуністамі, Юліус Фучык, як і Нікаіль Астроускі, усімі сваім жыццём падвергнуў гэтыя

кандыдат філалагічных наукаў.

можна выклікаць В. Казакевіча, А. Піароускага, В. Гараева, Л. Патаніна—і яны не адкажуць: «Не ведаю». Яны прыходзяць на заняткі для таго, каб замацаваць свае веды, атрыманыя ў час самастойнай працы, а не для таго, каб узвізваць ад адказу, хавацца за спінамі таварышаў.

— Уогуле, актыўнасць студэнтаў не вельмі вялкай,—гаворыць выкладчык,—треба больш працаваць самастойна, тады будуть і актыўнасць.

На віялкі жаль, на многіх курсах яны не віялкі, якія не звартаюць належны увагі на семінарскіх занятак. На трэцім курсе хімнага факультэта многія студэнты працлююцца ў семінары на палітэканікі, не рыхтуюцца да іх. Два разы змовіліся ад выступлення Г. Ламекі. Дрэна рыхтуецца студэнтка III курса фізімата І. Вашкевіч.

Гэтыя студэнты не улічваюць таго, што толькі напружаная самастойная праца дасць іх са-праудныя веды. На трэцім курсе у семістры усіго шасці семінарскіх занятак па палітэканікі, якіх яны не засюды дастатковая, каб віялкі веды кожнага. Гэтаму карыстаюцца тая студэнты, якія не жадаюць самастойна працаў. Яны прыходзяць на заняткі непадрхтаваныі, адседжваюць установлены дзе-небудзь гадзіны, прабуюць застасця на выдатніку:

— Рыхтуйцца добра, браткі, вычытай!

І толькі віялкі. За іх спінамі хаваюцца недобрасумленыя студэнты, якія адвыкли ад работы.

О. СЦЕПАНЕНКА.

## ВЫКАРЫСТАЦЬ ВОЛІТ КУЛЬТУРА-МАСАВАЙ РАБОТЫ ВНУ КРАІНЫ

У апошні час мне давялося удзельнічаць у работе семінара студыцьніцаў практыкаў і дырэктораў студыцьнічых клубаў, якія быў скліканы Міністэрствам працы ЦК прафсаюза работнікаў вышэйшых школ і навучальных установ. Я таксама наведаваў г. Кіеў і азнаёміўся з практикай культурна-масавай работы на студыцьнічых клубах і хлоццаў.

Зразумела, многі ВНУ краіны, прадстаўнікі якіх выступілі на семінары на Міністэрстве труда, якія наставілі мною адрозніні ў арганізаціі культурна-масавай работы, якія жадаюць засяродзіцца на падрыхтоўцы студэнтаў.

Зразумела, многі ВНУ краіны, прадстаўнікі якіх выступілі на семінары на Міністэрстве труда, якія наставілі мною адрозніні ў арганізаціі культурна-масавай работы, якія жадаюць засяродзіцца на падрыхтоўцы студэнтаў.

Зразумела, многі ВНУ краіны, прадстаўнікі якіх выступілі на семінары на Міністэрстве труда, якія наставілі мною адрозніні ў арганізаціі культурна-масавай работы, якія жадаюць засяродзіцца на падрыхтоўцы студэнтаў.

Зразумела, многі ВНУ краіны, прадстаўнікі якіх выступілі на семінары на Міністэрстве труда, якія наставілі мною адрозніні ў арганізаціі культурна-масавай работы, якія жадаюць засяродзіцца на падрыхтоўцы студэнтаў.

Зразумела, многі ВНУ краіны, прадстаўнікі якіх выступілі на семінары на Міністэрстве труда, якія наставілі мною адрозніні ў арганізаціі культурна-масавай работы, якія жадаюць засяродзіцца на падрыхтоўцы студэнтаў.

Зразумела, многі ВНУ краіны, прадстаўнікі якіх выступілі на семінары на Міністэрстве труда, якія наставілі мною адрозніні ў арганізаціі культурна-масавай работы, якія жадаюць засяродзіцца на падрыхтоўцы студэнтаў.

Зразумела, многі ВНУ краіны, прадстаўнікі якіх выступілі на семінары на Міністэрстве труда, якія наставілі мною адрозніні ў арганізаціі культурна-масавай работы, якія жадаюць засяродзіцца на падрыхтоўцы студэнтаў.

Зразумела, многі ВНУ краіны, прадстаўнікі якіх выступілі на семінары на Міністэрстве труда, якія наставілі мною адрозніні ў арганізаціі культурна-масавай работы, якія жадаюць засяродзіцца на падрыхтоўцы студэнтаў.

Зразумела, многі ВНУ краіны, прадстаўнікі якіх выступілі на семінары на Міністэрстве труда, якія наставілі мною адрозніні ў арганізаціі культурна-масавай работы, якія жадаюць засяродзіцца на падрыхтоўцы студэнтаў.

Зразумела, многі ВНУ краіны, прадстаўнікі якіх выступілі на семінары на Міністэрстве труда, якія наставілі мною адрозніні ў арганізаціі культурна-масавай работы, якія жадаюць засяродзіцца на падрыхтоўцы студэнтаў.

Зразумела, многі ВНУ краіны, прадстаўнікі якіх выступілі на семінары на Міністэрстве труда, якія наставілі мною адрозніні ў арганізаціі культурна-масавай работы, якія жадаюць засяродзіцца на падрыхтоўцы студэнтаў.

Зразумела, многі ВНУ краіны, прадстаўнікі якіх выступілі на семінары на Міністэрстве труда, якія наставілі мною адрозніні ў арганізаціі культурна-масавай работы, якія жадаюць засяродзіцца на падрыхтоўцы студэнтаў.

Зразумела, многі ВНУ краіны, прадстаўнікі якіх выступілі на семінары на Міністэрстве труда, якія наставілі мною адрозніні ў арганізаціі культурна-масавай работы, якія жадаюць засяродзіцца на падрыхтоўцы студэнтаў.

Зразумела, многі ВНУ краіны, прадстаўнікі якіх выступілі на семінары на Міністэрстве труда, якія наставілі мною адрозніні ў арганізаціі культурна-масавай работы, якія жадаюць засяродзіцца на падрыхтоўцы студэнтаў.

Зразумела, многі ВНУ краіны, прадстаўнікі якіх выступілі на семінары на Міністэрстве труда, якія наставілі мною адрозніні ў арганізаціі культурна-масавай работы, якія жадаюць засяродзіцца на падрыхтоўцы студэнтаў.

Зразумела, многі ВНУ краіны, прадстаўнікі якіх выступілі на семінары на Міністэрстве труда, якія наставілі мною адрозніні ў арганізаціі культурна-масавай работы, якія жадаюць засяродзіцца на падрыхтоўцы студэнтаў.

Зразумела, многі ВНУ краіны, прадстаўнікі якіх выступілі на семінары на Міністэрстве труда, якія наставілі мною адрозніні ў арганізаціі культурна-масавай работы, якія жадаюць засяродзіцца на падрыхтоўцы студэнтаў.

Зразумела, многі ВНУ краіны, прадстаўнікі якіх выступілі на семінары на Міністэрстве труда, якія наставілі мною адрозніні ў арганізаціі культурна-масавай работы, якія жадаюць засяродзіцца на падрыхтоўцы студэнтаў.

Зразумела, многі ВНУ краіны, прадстаўнікі якіх выступілі на семінары на Міністэрстве труда, якія наставілі мною адрозніні ў арганізаціі культурна-масавай работы, якія жадаюць засяродзіцца на падрыхтоўцы студэнтаў.

Зразумела, многі ВНУ краіны, прадстаўнікі якіх выступілі на семінары на Міністэрстве труда, якія наставілі мною адрозніні ў арганізаціі культурна-масавай работы, якія жадаюць засяродзіцца на падрыхтоўцы студэнтаў.

Зразумела, многі ВНУ краіны, прадстаўнікі якіх выступілі на семінары на Міністэрстве труда, якія наставілі мною адрозніні ў арганізаціі культурна-масавай работы, якія жадаюць засяродзіцца на падрыхтоўцы студэнтаў.

Зразумела, многі ВНУ краіны, прадстаўнікі якіх выступілі на семінары на Міністэрстве труда, якія наставілі мною адрозніні ў арганізаціі культурна-масавай работы, якія жадаюць засяродзіцца на падрыхтоўцы студэнтаў.

Зразумела, многі ВНУ краіны, прадстаўнікі якіх выступілі на семінары на Міністэрстве труда, якія наставілі мною адрозніні ў арганізаціі культурна-масавай работы, якія жадаюць засяродзіцца на падрыхтоўцы студэнтаў.

Зразумела, многі ВНУ краіны, прадстаўнікі якіх выступілі на семінары на Міністэрстве труда, якія наставілі мною адрозніні ў арганізаціі культурна-масавай работы, якія жадаюць засяродзіцца на падрыхтоўцы студэнтаў.

Зразумела, многі ВНУ краіны, прадстаўнікі якіх выступілі на семінары на Міністэрстве труда, якія наставілі мною адрозніні ў арганізаціі культурна-масавай работы, якія жадаюць засяродзіцца на падрыхтоўцы студэнтаў.

Зразумела, многі ВНУ краіны, прадстаўнікі якіх выступілі на семінары на Міністэрстве труда, якія наставілі мною адрозніні ў арганізаціі культурна-масавай работы, якія жадаюць засяродзіцца на падрыхтоўцы студэнтаў.

Зразумела, мног

## ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

### \* \* \* ВОЛЬШ УВАГІ СПАРТЫЎНАЙ РАВОЦЕ

Калі табліцы рэкордау універсітета, вывешаны на вестыбюлі хімкорпуса, стаўпіліся вялікія колькасць студэнтаў. Амаль кожны з іх знаходзіць знаёмыя прозвішчы спартсмену свайго факультета і задаволені зачынае: «Нашы зноу першыя, зноу 24 чалавекі, і нават ты ў некалькі чалавек альходзіць бок з эасмучанымі тварамі. Гэта філолагі. Імімі чаго радавацца. Тая колькасць рэкордаў, якую заваявалі спартсмены філфака, зусім не адпавядае іх наадзеям і спадзіваниям. Не упершыню ім дэводзіца расчароўвается ў свайгі камандзе.

Спартсмены філалагічнага факультета з года ў год займаюць першыя плаціны у турнірнай табліцы градаўскай круглагадавой спартакідзе ўніверсітета. Пятае месца зусім не гаворыць у кафедральнай арганізацыі філфака т. Кліму. Аднак ён глядзе на ўсе скроў пальцы. І настав на выступленіі перад сабраўшыміся спартсменамі.

Нове бюро на чале з таварышам Будаем, а таксама комісія ў складзе біору філфака павінны зрабіць выгады з работы папярэдніх спартыўных кіраунікоў і калі 700 студэнтаў.

Прычына нізкіх вынікаў крыжца ў тым, што на філалагічным факультете спартыўная работа захадзіцца ў закінутым стане. Ніхто не цікавіцца, як студэнты наведаюць спартыўныя секцыі, не прымаюць ніякія меры да парушэння правы на спартыўныя дысцыпліны. Спартсмен тут можа не прынесьці на адказнае спаборніцтва, і прычына гэтага нікога не зацікавіцца. Спісы зборных каманд складаюцца наспех, перад самымі спаборніцтвамі.

З-за несвоевесовай падачы зялёныя ў час сёлетніх спартакідзаў каманды філалагічнага факультета па плаванні атрымала нуль. А у минулым годзе плакі і гэлага факультетаў займалі трэція месца ўніверсітэце! Спортыбюро не прызначае нікія ініцыятывы у правядзеніі спартыўных мерапрыемстваў. За адзін год тут было вывешана ўсяго два нумары спартыўнай газеты і то адзін з іх прышыло зняць на другіх дзень настая выходу з прычыны дрэннага афармлення.

А арганізація спартыўных стендів спортыбюро, зусім згублена было надзею: адказна за яго вынік т. Сініці нікога не мог сабраць спартсменаў, каб сфатаграфаваць іх. Нарэшце, сэнд з'явіўся на смет. Але які ён мае выгляд? Тут вывешаны фатографіі пяці спартсменаў і некалькіх дыпломаў. Нельга паверніць, што на філалагічнам факультете маеца ўсяго пяць зробленых спартсменаў. Ясна адно—арганізація стенд абы зрук вон, толькі-б адмахнуцца ад грамадскага даручэння.



Закончылася першынство горада Мінска па баскетболу серед вышэйших навуковых установ. Баскетбалісты ўніверсітета занялі другое месца.

НА ЗДЫМКАУ: момант фінальнай сустэречы каманд ўніверсітета і інстытута народнай гаспадаркі. Фото П. БЕРАЖКОВА.

## ВЕРШЫ КАСТУСЯ ЦВІРКІ

### Пасылка з Беларусі

І вечар хароши-ж! Палатку ўсю белым  
Казахскі заліў маладзік.  
А нам не да гэтых экзотык, эшарнелым;  
Ад ранку павініс пайдзі!  
Цяпер бы адно: под якую пасцілку,  
А там—хочь з гарнатау паді!  
Ды тут ад дэзвірэй: «З Беларусі пасылка!»  
І хлопцы нібы ажылы.  
Адразу-же ўбок усілкія коудры.  
А ногі—бы горы з плачай.  
Да скрыні, што сібіра дрыжачай рукой брау.  
Прыстыла поўсотні вачі.  
Адкрылы—і раптам, са скриначкі простай  
З цыбулі і пахам кары.  
Дыхнула ў твар беларуская веска,  
За градамі—дуб на вятра...  
Брау кожен цыбулін з далінні дарогі,  
Адтуль, дзе раздзіла ў гаях,  
І ужо не да сну: расхадзіліся ногі,  
І ужо не утрымаеш нік.

Задыты на кухні стілі суці наші цылінны.

А мы—за цыбулю барсёджай!

Бо тут яна, у стэнах далёкай краіны

За цукар была саладэй!

### Лівень

Даўно у лугу на травах  
Мы з табою блукалі.  
Не заўажалі насав  
Цёлкай хмары над далю.  
Раптам лівень як хлыне!  
А наукою—коцы-бы дрэуца.  
Ды залікі на вятра...  
Брау кожен цыбулін з далінні дарогі,  
Адтуль, дзе раздзіла ў гаях,  
І ужо не да сну: расхадзіліся ногі,  
І ужо не утрымаеш нік.

Задыты на кухні стілі суці наші цылінны.


А мы—за цыбулю барсёджай!

Бо тут яна, у стэнах далёкай краіны

За цукар была саладэй!

### Вясна ў Дуброве

Тут наўдауні мёрзлын голлем  
Вішні краталі блакіт.  
Ды зямля ўжо сення з поля  
Змылі, знеслі рачуки.  
Сонца ўздены без перадышкі  
Абдае сады жарколі.  
Аж успыхнулі пупышкі  
Белым—белым аганьком.  
Паглядзіш—зямялі ў абнове,  
Абдае сады жарколі.  
Аж успыхнулі пупышкі  
Белым—белым аганьком.  
Паглядзіш—зямялі ў абнове,  
Пасвятлела старана...  
Па лайі іду Дуброве  
У белым поўтымі вясна!



СА ЗДЫМКАУ  
ПАСТУПІШЫХ НІ  
КОНКУРС.

У летні дзень. Фота-  
эпію Л. Палініна (фі-  
мат).

### Раніца

Зямялі—аркестр. Ты да зары  
Іздзі у прастор і скроў  
Пачуеш, як ледзь-ледзь вятра  
Справаўшчыны лоз.

І мой хлеб, што я к роту

Мне зрабіуся чамусы ужо

Здэцца, бачу: вось башка

З аўтаматам насыстра

Ен жыцьцё свеё ў бойцы

Толькі-б суну дарогу

І вось да воблакау з раблі

Жаурук занёс званок,

За ім ад горада удалі

Гукну палам гудок.

А толькі скіне подых дня

З палеткау змрок, і ужо

Відань, як дуб галіны узняу,

Бы руки дырыжор.

А там—з пасёлка, і праз мір  
Ужо-чуваць здаля—  
У горны трубау завадскіх  
Іграе уся зямля!

### Хлапчукі

Параю летні—чыкінія выступлені. Колкі выкрайлася таленту. Мала хто думы, што Жора Карапеў адважыцца скакаць «блічак». І нядзяйна скакаць! А засцілі сур'ёзныя, вытрыманыя хлопцы—Мікола Васілеўскі і Вацлаў Макеўчык—лёгкі прыгожа танцавалі і пелі на конкурсе на лепшае выкананне. Хіба хто думы, што у Галі Івановай у запасе столькі жарту, трапных афарызмаў, але якіх усё вакол ад душы смяяліся. Асабліва трэба адзінчыні Анатоля Геруса. Яго усе даўно ведаюць, як вілікага жартуника, цікавага субъекта, як гаворыць, «душу кампаніі». Але на гэты раз ён літаральна здзівіў усіх. І нездарма на курсе кажуць, што вечар прайшоу так бліскучы, якімі сцэнічнымі намаганнямі Анатоля. Эты вечар адкрыту ў людзяў новыя, неядомыя, дагэтуль рэсы. Маленкі «сямейны» вечар, але колкі карыснага ён прынес! Ен якімі сцэнічнава дружбу аднаўляў, краналі мускулы мае туѓі. Змяялі плечы позіркамі сваімі. А бачу: мне зайдзросці малыя, А я... зайдзросці ім.

Адрес рэдакцыі: Мінск, Універсітэцкі гарадок, Біякорпус, 62, тэл. 2-07-19

Друкарня выдавецтва БДУ. Зак. 1369

### Адказвае нашим чытачам:

### МЕРЫ ПРЫНЯТЫ!

„НАВЕСЦІ ПАРАДАК У ВЫДАЧЫ  
СТЫПЕНДЫ“

Пад такім загалоўкам у папярэднім нумары нашай газеты, вымешчаны артыкул В. Драгунова, у якім расказвалася аб дрэннай арганізацыі ў выдачы стыпенды ўніверсітэце. Матэрыял быў накіраваны на разгаванне. Галоўны бухгалтар К. І. Пясткousкі паведаміў рэдакцыі, што факты, прыведзены ў артыкуле, адпавядаюць сапраўднасці.

Бухгалтары зрабілі неабходныя заходы, каб ліквідаваць неарганізацію ў выдачы стыпенды. Стыпенды будзе зараз выдавацца на працягу трох дзён у наступнай чарговасці:

У першы дзень стыпендыя выплачваецца студэнтам філфака; у другі—фізмата, юрфака і аспірантам; у трэці—геолага-геаграфічнага, біёлага-глебавага і хімічнага факультетаў.

Пры выдачы стыпендыя практіком будзе вылучаць дзяжурных для назірэння за парадкам.

Рэдактар А. ВОЛК.